

## НАПЯТАЯ «ВУДА ЛЁСУ»

Аляксандр Аўсянікаў — рыбак. Я так зразумеў — рыбак заўзяты. І не толькі таму, што ў хаце ў яго, куды не кінеш вокам, паўсюль рыбка: сырая, вэнджаная, смажаная. Проста пра што б ён ні загаварыў, пра што б ні пачаў распавядадаць — усё ўрэшце зводзіца да рыбалкі. І адкуль такая аховата? Думаў, бацька навучыў. Запыталауся — і аж неяк няёмка зрабілася. Бацькі фактычна не памятае, без яго Сашка вырас. Бацькі разышліся, калі малому мо годзік быў ці два.

— Ат, так, сам па сабе рыбаком стаў, — махнуў рукою Аляксандр і з лёгкім гумарком пачаў распавядадаць, як яны ў Афгане... на танку рыбку лавіць паехалі. — Кінулі ў воду гранату — і тут сом такі ўсплывае.

І не ведаеш, ці верыць такой небыліцы, ці проста ўзяць ды пасмяяцца. Бо толькі што ж расказваў пра іншы афганскі «улой», які ледзьве не каштаваў яму жыцця.

Распавядадае Аляксандр пра свой лёс неяк крыху стомлена і абыякава, быццам бы не пра сябе, а пра каго іншага, дабаўляе драбок іроніі, нібыта перцам пасыпае гатовы ўжо прадукт. Атрымліваецца і цікава, і ў адначасі вусцішна. Хочацца ведаць, што далей, а страшнавата.

Надакучыла лепельскаму хлопцу на цагельным заводзе гайкі круціць, і таму рад быў, калі ўрэшце ўвосень семдзесят першага прыйшла позва ў армію. Ён, між іншым, яшчэ падлеткам марыў у мараках хадзіць. І хацеў да арміі паступіць у Севастопальскую вышэйшую ваенна-марское вучылішча. Падвяло рускамоўнае напісанне ўласнага прозвішча. Штосьці там у дакументах «нахамутапі» і яго нават да экзаменаў не дапусцілі. А пасля, калі прыйшоў у ваенкамат, ваенкам кажа: «Ну, што ж, хацеў быць мараком — ідзі на флот». І пайшоў ён на флот, праўда, мараком сухапутным — на два гады ў марскую авіяцыю. Вучэбка — у Нікалаеве, затым служба ў Севераморску-7, а дакладней, у пасёлку Заходняя Ліца. «Засаўцамі» звалі іх, бо працавалі на засакречанай апаратуры сувязі, падтрымлівалі сувязь з падводнымі лодкамі, караблямі. Вось не ведаю, ці лавіў рыбку там старши матрос Аўсянікаў. Не расказваў. Але, мабыць, было не да гэтага, бо лавіць трэба было радыёхвалі.

Пасля войска паспрабаваў змяніць профіль. Вывучыўся на трактарыста-экскаваторшчыка ў Другі. Папрацаваў крыху на экскаваторы — і сумна стала хлопцу ў зямлі капацца. А тут яшчэ жаніўся, кватэра патрэбна была. Плюнуў ды пайшоў у Бароўку ў ракетчыкі. Паслалі вучыцца на працпаршчыка ў Самарканд, і кватэру хутка далі — толькі службы. І на службе было не маркотна. Былі на розных палігонах, прынамсі, у Капусцінім Яры, удзельнічалі ў пусках ракет. Аднак жа, хто такі вайсковец? Чалавек, лёс якога самому не належыць. Твой лёс заўсёды «на кручку» — ты служыш Радзіме.

Прыйшла разнарадка на Афганістан. І паехаў Аўсянікаў «у загранкамандзіроўку» на два гады два месяцы і чатырнаццаць дзён. Быў сувязістам. Наладжвалі сувязь з палком, дывізіяй, арміяй. А неўзабаве начальнік сувязі батальёна загінуў, і Аляксандр заняў яго месца. У баях былі пастаянна. Аднойчы калона ішла праз Саланг, нарываліся на «духаў». У такіх выпадках, як правіла, падрываюць першую і апошнюю машыны. Амаль да вечара «палівалі» іх з гранатамётаў. А яны адстрэльваліся. Вось тут і «злавіў» Сашка выбуховую хвалю, якая ледзьве не адправіла яго на той свет. Сярэдка з Піцера (ужо і прозвішча яго не памятае) падхаліў, захінуў непрытомнае цела.

Пасля Аляксандр назаве сына Сяргеем — у гонар таго, піцерскага... Пратрымаліся, пакуль нашы «вяртушкі» не прыляцелі ды не пароўнялі крыху горы. А было і яшчэ горш, калі ў памятны дзень, 9 мая, раптам прыляцеў наш самалёт і... пабамбіў батальён. І ахвяры былі. Хтосьці там нешта з картамі наблытаў. На вайнене як на вайнене. Бомба ўпала, можа, за паўтара метра ад БТРа, дзе сядзеў Аляксандр, і — не разарвалася. Вось гэта быў, напэўна, самы шчаслівы «улой» ...

\*\*\*

З Афганістана прыехаў у восемдзесят пятym. Жнівень, усе купаюцца, а яму зябка ў воду зайдзі. Зразумела, не тая гарачыня... Вярнуўся без баявых узнагарод. Пасля кантузіі да «Чырвонай зоркі» прадстаўлялі, штаб адмовіў — трэба, маўляў, каб быў мёртвы ці паранены. Аляксандр з іроніяй прыгадвае, як яшчэ па дарозе на вайну сустрэў знаёмага штабіста. Той узрадаваўся:

«Заставайся ў нас, мы табе і «зорку» неўзабаве прышпілім». Як усё проста! А на вайне ўжо не было часу дбаць пра ўзнагароды. На вайне як на вайне. На афганскім фота Аляксандр напісаў: «Дні мае ў Афганістане дзеля шчасця чужых людзей».


А потым ён «палавіў рыбкі» і ў Прыпяці – у восемдзесят сёмым. Зноў разнарадка прыйшла – на Чарнобыль... Цікава, што пасля Афганістана мог трапіць у Германію, ды начальства паслала іншага. Куды табе, маўляў, ты ж толькі з замежнай камандзіроўкі.

А вось у Чарнобылі аказаўся вельмі дарэчы. І зноў ён у камандзірах. Старшина роты дэгазациі і дэзактывацыі. Спачатку ў Брагіне, Хойніках, Ветцы, затым у Свяцілавічах. Мылі дамы, вывозілі радьеактыўны грунт, праводзілі дэзактывацыю ў школах, бальніцах. Працавалі, вядома, у рэспіратарах, масках – у поўных даспехах. І рэспіратар, і пот, і пыл, і ў горле напачатку садніла, затым прывыклі. Але не да ўсяго можна прывыкнуць. Проста было неверагодна бачыць, як побач дзеці шлёпалі босья па лужах, гулялі ў пяску. Мясцовыя дзівіліся, казалі, раней яблыкі такія маленькія раслі, а зараз...

Гэтую, новую, вайну ніхто не бачыў і не чуў, але ж яна была не меней жахлівай. Аляксандр выдаваў хімабарону, прадукты вазіў у тэрмасах. Быў і ў Чарнобылі. Фатаграфаваліся мала, бо фотаапараты пазабіралі яшчэ пры заездзе. Сто дваццаць чалавек іх было. Аляксандр кажа, што гэта былі надзвычай прыстойныя і самаахвярныя людзі. Ні п'янак, ні парушэння – нічога. І адпачынку таксама амаль што не было. Хіба ў вольны час маглі палавіць рыбуку ў Прыпяці. Як не палавіцы! Адно задавальненне – ляшчы, язі браліся, а ў копанках – спрытныя карасікі. Ловіш – і адпускаеш... Змяніў Аляксандра пасля таксама пра паршык з Бароўкі. Дык яго ўжо няма ў жывых... І на Цаліне Аляксандр рыбкі палавіў, калі ў семдзесят шостым ездзіў у Растоў-на-Доне на ўборачную. Прама з Дона цягаў серабрыстую. На Цаліне запомніў працу ад цямна да цямна, высокія ўраджкі і кіно... на тэрыторыі турмы, якое хадзілі глядзець да «зэкаў».

Рыбакі, звычайна, любяць пахваліцца ўловам, часта перабольшваюць. Тут Аляксандр нетыповы, ён заўсёды любіць і любіць толькі праіду. Можа, таму часта аказваўся, як кажуць, «не ко двору». І кідаў яго лёс, і матаў, і на кручок чапляў, як тога шчупака. Самым вялікім яго ўловам, апрача афганскага сама, кажа, былі лешч на тры семсот і шчупак на два шэсцьцьсот.

Няпраўда. Самым багатым яго ўловам ёсьць троє дзяцей і троє ўнукаў, старэйшаму з якіх ужо дваццаць адзін. Глядзіш, неўзабаве Аляксандр «уловіць» і праўнука. А самым вялікім рыбацкім шчасцем – цікавы і годны лёс, які хоць і заносіў Аляксандра ў жыццёвы вір, але ж і заўсёды выштурхоўваў зноў да жыцця. Відаць, не напавіўся яшчэ чалавек шчасця спаўна і не злавіў сваёй самай галоўнай удачы.



Уладзімір МІХНО.

На здымках: Аляксандр Аўсянікаў на розных этапах жыцця.  
Фота з сямейнага архіва.